

**ІНГЭГРАЦЫЯ МАТЭМАТЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН  
І ДЫСЦЫПЛІНЫ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ  
ЛЕКСІКА)» ПРЫ НАВУЧАННІ СТУДЭНТАЎ**

B. V. БАСЬКО

*Інстытут інфармацыйных тэхналогій БДУІР, г. Минск,  
Рэспубліка Беларусь*

Дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» з'яўляецца абавязковай часткай адукацыйнага працэсу ў вышэйшай школе. Яна накіравана на фарміраванне ў студэнтаў кампетэнцій, якія дазволяюць будучаму спецыялісту валодаць адпаведнай тэрміналогіяй на беларускай мове і выкарыстоўваць беларускую мову пры камунікацыі ў прафесійнай сферы. Падрыхтоўка спецыялістаў тэхнічнага профілю ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі (далей – БДУІР) таксама прагулджае выкладанне студэнтам дадзенай дысцыпліны.

У Інстытуце інфармацыйных тэхналогій БДУІР, дзе па спецыяльнасці «Програмнае забеспечэнне інфармацыйных тэхналогій» навучаюцца выпускнікі каледжаў, дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» замацавана за кафедрай фізіка-матэматычных дысцыплін. Выкладчыкамі гэтай кафедры вядзецца выкладанне па наступных матэматычных дысцыплінах: матэматычны анализ, лінейная алгебра і аналітычная геаметрыя, тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка, дыскрэтная матэматыка, лічбавыя метады. Вывучэнне такой колькасці дысцыплін матэматычнага профілю патрабуе ад студэнтаў добрага ведання спецыяльнай лексікі.

Беларуская матэматычная тэрміналогія мае даволі высокую ступень прыкладнай распрацаванасці. Гэта значна спрыяе студэнтам у падрыхтоўцы і дазваляе ім валодаць прафесійнай лексікай на беларускай мове на высокім ўзроўні, а гэта з'яўляецца важнай часткай якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй у Беларусі.

З мэтай дапамагчы студэнтам дасягнуць дасканалага валодання роднай мовай у прафесійнай сферы будучых спецыялістаў знаёміць з матэматычнай тэрміналогіяй, са шляхамі і способамі яе фармавання, вучзбнымі і навуковымі матэрыяламі на беларускай мове, а таксама лепшымі напрацоўкамі ў дадзенай сферы.

Адным з такіх значных набыткаў у беларускай лінгвістыцы з'яўляецца «Матэматычная энцыклапедыя» [1]. У аснову выдання пакладзены прынцып арыентызацыі на прыярытэтнае выкарыстанне сродкаў беларускай мовы, на захаванне яе лексічна-семантычных, фанетычна-арфаграфічных і марфемна-словаўтаральных асаблівасцей у матэматычнай тэрміналогіі.

Энцыклапедыя змяшчае каля 2500 артыкулаў па розных галінах матэматыкі і яе дастасаваннях. Да асноўнага матэрыялу дадаюцца біяграфічныя да-ведкі пра знакамітых замежных матэматыкаў і вядомых беларускіх навукоўцаў. Дадатак складаюць беларуска-англійскі і руска-беларускі слоўнікі матэматычных тэрмінаў і тэрміналагічных словазлучэнняў.

Яшчэ адным важным сродкам авалодання спецыяльнай лексікай з'яў-ляецца выкананне перакладаў прафесійных тэкстаў на беларускую мову. Пры выкананні перакладаў з рускай мовы студэнтам прапануецца карыс-тацца «Тэрміналагічным слоўнікам па вышэйшай матэматыцы для ВНУ» [2]. Гэты слоўнік адметны тым, што аўтарскі калектыв, улічваючы неаб-ходнасць захавання ў матэматыцы вялікага масіву інтэрнацыянальнай лек-сікі, арыентаваўся ў яе передачы на шырокое выкарыстанне сродкаў роднай мовы і па магчымасці пазбягаў неапраўданага калькавання і запазычанняў з іншых моў.

Ніжэй для прыкладу прыведзены адзін з тэкстаў, які выкарыстоўваецца намі на практычных занятках са студэнтамі і прапануецца для выканання перакладу.

Функція  $f(x)$  называецца *дифференцируемой в точке  $x_0$* , які выкарыстоўваецца намі на практычных занятках са студэнтамі і прапануецца для выканання перакладу.

$$\Delta f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

где

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0, \quad A \in \mathbf{R}.$$

*Дифференциалом функции  $f(x)$  в точке  $x_0$*  называецца главная часть  $f'(x_0) \cdot \Delta x$  приращения функции. Дифференциал обозначается символом  $df(x_0)$  и по определению равен

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x \quad \text{или} \quad df(x_0) = f'(x_0)dx.$$

### Свойства дифференциала

Пусть  $u = u(x)$ ,  $v = v(x)$  – дифференцируемые функции на некотором множестве  $X \subseteq \mathbf{R}$ .

Тогда:

- 1)  $d(c) = 0$ ,  $c = \text{const}$ ;

$$2) \quad d(cu) = cdu, \quad c = \text{const};$$

$$3) \quad d(u \pm v) = du \pm dv;$$

$$4) \quad d(uv) = udv + vdu;$$

$$5) \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{udv - vdu}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

При достаточно малом значении  $\Delta x$  приращение функции с большой степенью точности можно заменить дифференциалом функции:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x,$$

или

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f'(x_0)dx + f(x_0).$$

Формулу используют в приближенных вычислениях.

Студэнты выконваюць пераклад прапанаванага тэкста, а пасля гэтага вынік самастойнай працы парайноўваецца з наступным дакладным тэкстам.

Функцыя  $f(x)$  называецца *дыферэнцавальнай* у пункце  $x_0$ , калі яе прырост  $\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$  у гэтым пункце можа быць прадстаўлены ў выглядзе

$$\Delta f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

дзе

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0, \quad A \in \mathbf{R}.$$

**Дыферэнцыял функцыі**  $f(x)$  у пункце  $x_0$  называецца галоўная частка  $f'(x_0) \cdot \Delta x$  прыроста функцыі. Дыферэнцыял пазначаецца сімвалам  $df(x_0)$  і па вызначенні роўны:

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x, \quad \text{ці} \quad df(x_0) = f'(x_0)dx.$$

### Уласцівасці дыферэнцыяла

Няхай  $u = u(x)$ ,  $v = v(x)$  – дыферэнцавальныя функцыі на некоторым множстве  $X \subseteq \mathbf{R}$ .

Тады:

- 1)  $d(c) = 0, \quad c = \text{const};$
- 2)  $d(cu) = cdu, \quad c = \text{const};$
- 3)  $d(u \pm v) = du \pm dv;$
- 4)  $d(uv) = udv + vdu;$
- 5)  $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{udv - vdu}{v^2}, \quad v \neq 0.$

Пры дастаткова малым значэнні  $\Delta x$  прыроста функцыі з большай ступенню дакладнасці можна замяніць дыферэнцыялам функцыі:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$$

ці

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f'(x_0)dx + f(x_0).$$

Формулу выкарыстоўваюць у набліжаных вылічэннях.

З пункту гледжання трываласці запамінання больш эфектыўнымі і плённымі з'яўляюцца самастойны пошук адпаведных беларускамоўных тэрмінаў, падбор найбольш удалага варыянта перакладу, праца з папяровымі і онлайн-слоўнікамі, электроннымі перакладчыкамі. Ужыванне адмысловых інфармацыйна-камунікатыўных сродкаў пры выкананні перакладаў дапамагае фарміраванню інфармацыйнай кампетэнцыі – профільнай кампетэнцыі для студэнтаў БДУР.

Выкарыстанне практикаванняў на самастойны пераклад тэкстаў дазваляе студэнтам не толькі паширыць свае веды ў галіне беларускай прафесійнай лексікі, але і выпрацаваць і замацаваць на практицы свой уласны алгарытм дзейнасці ў выпадку неабходнасці зрабіць пераклад спецыяльных тэкстаў на беларускую мову. А гэта, у сваю чаргу, дазваляе паширыць прафесійную і камунікатыўную кампетэнцыі будучых спецыялістаў тэхнічнага профілю.

### Спіс літаратуры

1 Матэматычная энцыклапедыя / гал. рэд. В. Бернік. – Мінск : Тэхналогія, 2001. – 496 с.

2 Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ / Т. Сухая [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 183 с.